

МІНІСТЭРСТВА Адукацыі Рэспублікі Беларусь
МІНСКІ ДЗЯРЖАНЫ ПЕДАГАГІЧНЫ ІНСТИТУТ
Імя А.М. ГОРКАГА

Ф.І.ІВАНЧАНКА

ЛБ ПСИХАЛОГІІ ВІХВАНИЯ

Вучэбны дапаможнік

РЕПОЗИТОРЫЙ БГПУ

Мінск 1993

РЕПОЗИТОРИЙ БГПУ

РАЗДЗЕЛ УІ. АБ ВІХАВАННІ ДЗЯЦЕЙ З АДХІЛЕНИЯМІ
У ПАВОДЗІНАХ

Памяцце аб карэкцыі паводзін

Асоба школьніка не заусёды фарміруеца правільна. Як і у любой спрадзе, тут таксама бываміць збоі, адхілленні. Узяць падлетка. Да нядуналога часу быу паслухмяны, радаваў бацькоу і частауніку сваімі паводзінамі. І раптам становіща замкнутым, цяжкім для выхавання. Настанікі скардзяцца. Нялётка наладзіць единосіны з ім, а упусціш час — вусім "адаб'еца ад рук". Тут прычына зразумелая: ідзе інтэнсіўная перабудова арганізма падлетка. Але, апрача гэтай, ёсць яшчэ іншыя, далёка не юных прычин, якія збіваюць дзіця са шляху, выклікаюць ускладненні у развіцці яго асобы. Ужо адно тое, што дзіця пакінута на волю лёсу, робіць яго беззаштодным перад нядобрым упłyвам, штурхает да выбару больш "лёгкага" шляху пры вырашэнні школьніх і жыццёвых проблем. Паколькі вучань яшчэ не мае сталага погляду, а існуючныя нормы і правілы паводзін яшчэ не сталі яго уласнымі, паводзіны школьніка цалкам візначеніца выпадковымі абставінамі.

Да тыповых адхілленняў у паводзінах вучня можна аднесці ля-

ноту, агресіунасць, недисциплінаванасць, упартасць. Праяўляюча яны у форме учынкау, канфліктау з савучнямі, настаунікамі і бацькамі, адставання у агульным і сацыяльным развіцці. Прычым адно адхіленне можа садзейнічаць узнікненiu іншых або узмациніць іх уплыну на паводзіны наогул. Невыпадкова, напрыклад, кажуць, што лягота — маці усіх заган. Яна садзейнічае развіццю нядобра сумленных адносін да справы, утрыманства і значна тармозіць фарміраванне многіх станоўчых якасцей. Разбуразльны уплыну ляготы гэтym не абмяжоўваецца — дэфармуеца накіраванасць самой асобы. Школьнік трапляе ў катэгорію цяжкіх.

Асобу школьніка з адхіленнямі у паводзінах рана ці позна даводзіца "вырауноўваць", інакш кажучы, праводзіць карэктую развіцця. Тут і далей пад карэктнай разумеаціяю сістэма поіхолагічных-педагагічных уздзейніння, накіраваных не толькі на перадоленне або аслабленне адмоўных якасцей асобы дзіцяці, але і на фарміраванне процілеглых у адносінах да іх станоўчых якасцей. Апошнюю частку гэтага азначэння трэба падкрэсліць, таму што многія выхавальнікі, асабліва пачынаючыя, у сваёй працы асноўны акцэнт рабяць на першай яго частцы, што нядэдка вядзе да процістаяння выхавальніка і выхаванца. Такі вінік магчымы таму, што карэктная непаважна звязана з ломкай або перабудовай старых стэрeатыпаў паводзін, да чаго далёка не кожнае дзіця аднолькава падатлівае. Да гэтага пытання мы яшчэ вернемся.

Хайдя карэктныя асобы патрабуе прымянення строга іншыя дуалізаваных метадаў, уважліва суаднесеных з поіхолагічнымі асаблівасцямі дзіцяці, яна павінна праводзіцца не ізалявана ад яго на- вучання і выхавання, а арганічна уключачца ў іх. Менавіта якой павінна быць тактыка выхавання навучэнца з вышэйназаннымі адхіленнямі — пра тое гаворка наперадзе. Адзначым толькі, што гэтая праца павінна асноўвацца на дакладнім вывучэнні асобы школьніка, дыягностыцы яго мочных і слабых бакоў, на настаянным аналізе вынікаў выхаваўчай работы.

Тыповыя прычыны адхілення у паводзінах дзіцяцей

Як паказваюць даследаванні педагогаў і поіхолагаў Г.Г.Бачкаровай, Г.М.Мінькоўскага, Д.І.Фельдштейна і інш., прычынамі адхілення у развіцці і паводзінах дзіцяцей чаоцей за ўсё з'яўляюча здзяяглівасць у сям'і, поіхолагічная ізаляція ў класным калек-

тыве, адмоўнае мікраасяроддзе, недахопы і памылкі у сямейным і школьнім выхаванні. Так, напрыклад, безнагляднасць у сям'і можа быць па той прычине, што і бацька, і маці заняты на работе або захоплены асабістымі справамі ці не могуць наладзіць контакту з дзіцём, няумела адносяцца да яго, ухіляючыся ад выхавання. Пашучанні школьнага рэжыму і агульнапрынятых норм часта дапускаюць дзеці, якія знаходзяцца у психодэпічнай ізаляцыі, не карыстаючыся аутарытэтам сярод равеснікаў. У вініку гэтага у іх слабее або зусім знікае стрымальны уплыну маральных норм, становішча неправажлівымі або варожымі адносінамі да членаў свайго калектыву, паяулаеца абыякавасць да поспехаў у вучобе, адбываючыся ў іх і іншых змены.

Назіранне дурных прыкладаў, адносіны з амальнымі людзьмі, з асобамі прымітыўных патрабаваній і імкненній, з равеснікамі, якія не хочуць вучыцца, як вядома, разладжваюць уяўленні дзіцяці аб сваіх абавязках, погляды на чалавечыя каштоўнасці, нормы паводзін. Натуральная, на такой аснове лёгка фарміруюча адмоўнае рысы харэтару і абудоўлення імі паводзіны.

Да памылак сям'і, якія садзейнічаюць таму, што дзіця становішча недисциплінаваным, агресіўным, упартым, трэба аднесці адсутнасць адзінства у патрабаваннях бацькі і маці, патаканне калізізм і недарэчным жаданням дзіцяці, прымненне фізічных мер пакарання, перавагу аутарытарных метадаў выхавання.

Ёсць і чиста поіхолагічны перадумовы для шэрагу адхілення у паводзінах дзіцяцей. Мы маем на ўвазе недастатковое развіццё здольнасці да тармажэння. А.С.Макарэнка лічыў, што выхаванне павінна фарміраваць не толькі "здольнасць да руху, да энергіі, да дзеяння", але і "здольнасць да тармажэння". "Тармазіць сябе — гэта вельмі цяжкая справа, асабліва у дзяцінстве, яно /тармажэнне — Ф.І./ не приходзіць ад простай біялогіі, яно можа быць толькі выхавана, — пісаў А.С.Макарэнка. -- Тармазіць сябе трэба на кожным кроку, і гэта павінна ператварыцца ў прывычку... Гэтае тармажэнне выяўляецца ў кожным фізічным і поіхолагічным руху, у асаблівасці яно праяўляецца у спрэчках і сварках. Як часта сварацца дзеці таму, што у іх няма здольнасці да тармажэння" /13, с. 198/.

Значэнне здольнасці да тармажэння у жыццядвейнасці чалавека даўно зауважана поіхолагамі. Ужо З.Фрейд — заснавальнік поіхолагічнага аналізу — гаварыў, што у нас "живуць невядомыя і непадудадныя

нам сілы", прагненне якіх у звешні свет обмежоуваць маральныя ўяўленні і нормы, сумленне чалавека. Больш, чым іншым, гэтай здольнасці удзілілі увалу аутары, якія вывучалі праблемы волі і тэмпераменту. Было выяўлена, што сапраўднае развіццё волі прадугледжвае развіццё як пабудальны, так і тармазной функцыі. "Рэгуляванне паводзін, — гаворыцца у падручніку па агульнай псіхалогіі, — было б немагчыма без тармажэння" /17, с. 388/.

Адным з паказчыкаў тэмпераменту дзяцей, як вядома, з'яўляюцца актынасць і здольнасць да тармажэння, якія прыкметна праглядаюцца ў іх паводзінах, у прыватнасці, якія выступаюць як перадумовы развіццё важнейшых уласцівасцей псіхікі дзяцей. Так, напрыклад, назіраннімі як поіхолагаў, так і педагогаў выяўлена, што надлеткі з халеричным тэмпераментам /для іх характэрна правага практесау узбуджэння над практесамі тармажэння/ часцей разгуюць агрэсіўнае несправядлівасць, з іх пункту гледжання, узлезні, "паказваюць негатыўізм без адрасу" /А.П.Кракускі/. З тым жа тэмпераментам некаторыя аутары звязваюць больш частасцю узнікненне дрэсных прывычак. Назіранні таксама паказваюць, што імпульсіўнасць у паводзінах больш характерна для ясоб з халеричным тэмпераментам.

Здольнасць да тармажэння, вядома, вызначаеца не толькі уласцівасцямі аднаго тэмпераменту, але і выхаванасцю чалавека. Ад спаскін, грубага слова, памылковага кроку дзіцяча часта стрымліваецца культурныя звычкі, абязціні, дадзенія бацькам, настаўнікам, прыклад іншых, паўнае перакананне, нарошце, голас сумлення, якое Кант парапонуе з зорним небам.

Названая здольнасць спачатку развіваецца пад уплывам уздзеленню бацькоў у сям'і, а затым выхавальнікаў у школе. Аднак межанізмы ператварэння гэтых уздзеленій ва ўнутраны ператварэвани ўласцівасці яшчэ мала даследаваны. Вядома толькі, што на раних стадіях развіцця дзіцячі адным з межанізмаў гэтага ператварэння з'яўляецца ідэнтыфікацыя, г. зи., прыпадбеніе сваіх паводзін праланаванаму ўзору, ухваленаму адносінам.

Прояўлення здольнасці да тармажэння патрабуеца ў першую чаргу індывідуальныя сітуацыі. Прыйдзеца гадзінца свае імкненні і жаданні і тады, калі яны уступаюць у супяречнасці з інтаресамі і мэтамі іншых людзей, з агульнепрынятымі нормамі паводзін, з ператварэннямі дысципліні. Пры недастатковым развіцці назначанай здольнасці ў пералічаных сітуацыях у дзяцей развіваецца

агрэсіўнасць, крнудлівасць, недисциплінаванасць, упартасць.

Таму у прафілактычных мэтах у кожнага дзіцячі неабходна развіваць здольнасць да тармажэння. На жаль, гэтай здольнасці у парапаніні са "здольнасцю да рухавасці, да энергіі, да дзеяння" і выхавальнікі і даследчыкі аддакіць яшчэ мала увагі. У дапаможніку для настаўніка "Трудны школьник и педагогический коллектив", аутарам якога з'яўляецца малдаускі поіхолаг Э.Ш.Натаанзон, для гэтай меты пропануецца наступныя прыёмы: канстататыўную чынку, папырэдніне, загад, асуджэнне, пакаранне /16, с. 66-78/. Аднак усе яны, як лёгка зауважыць, носяць забаронны характар і таму неініціаткова садзейнічаюць фарміраванию саміх матываў тармазных дзеянняў. Гэта, вядома, не значыць, што дадзенныя прыёмы ёсць карыстныя і не упілываюць на развіццё у выхаванцу здольнасці да тармажэння.

А.С.Макаранка у гэтym плане лічыць важным дабіцца ў першую чаргу усведамлення мэтавгоднасці тармозячага дзеяння, фарміравання адпаведных матываў. "Тармажэнне, — пісаў ён, — павінна мець характар муштры, яно павінна быць лагічна апрауданым непасрэднай карынасцю для арганізма свайго выхаванца, эстэтычным уяўленнем і зручнасцю для усяго калектыву. Асобай формай тармажэння з'яўляецца ветлівасць, якую трэба настойліва рэкамендаваць при кожным зручным выпадку і патрабаваць прытримлівашца яе" /II, с. 318/. Зауважым, што і у дадзеным выпадку А.С.Макаранка праявіў творчы падыход: зблізіў адну выхаваўчую задачу з другой — фарміраванне здольнасці да тармажэння з выхаваннем прывычак эстэтычных і культурных паводзін. У выніку першая задача стала больш прымальнай для выхаванца і таму больш даступнай для реалізацыі.

Тактыка карэктіровачнай дзеяніасці

Эфектыўнасць гэтай дзеяніасці вызначаецца перш за ўсё асобай самога выхавальніка, яго адноінамі да дзіцячі, запікаўленасцю яго лёсам, тым, на сколькі сам ён авалодаў майстэрствам выхавальніка. Толькі такі выхавальнік можа паспяхова супрацоўнічаць з дзіцём, быць аутарытэтным для яго.

Невыпадкова у так званай асобаснай арнентаванай псіхатэрапіі, створанай амерыканскім поіхолагам Карлам Роджэрсам, такая вялікая увага аддаецца майстэрству адносін з кліентам. Вось як рас-

кру ёс сутнасць сам К.Роджэрс у час сустрэчы з пасколагамі МДУ 4 кастрычніка 1986 г.: "Звычайна я вадаю сабе пытанне: ці здольныя адміністраціі у бок усе свае канцэпцыі і цалкам засяродзіцца на сваім кліенте, не толькі на яго словах, але і на яго начуціях, на тым значэнні, якое яны маюць для кліента. Ці змагу я у працэсе гутаркі з ім прапанікнуща вакансію для яго гэтай проблемы і яго вачамі глянуць на речайнасць. Ці здольныя я не разбурыць гэтыя кволі свет, зразумець, што каштонасці гатага чалавека могуць адрознівацца ад маіх. Ці здольныя я, не выносячи прысуду гэтаму чалавеку, прыняць яго такім, які ён ёсьць у дадзені момант, незалежна ад таго, якія адчуванні перажывае кліент у гэты момант. Ці здольныя я прайвіць клопат аб ім, быць шырым, быць самім сабой у адносінах з ім... І нарашце, ці змагу я настолькі паварыць у сваіго кліента у тым, што ён сам зможа прапанікнучы у сваі сутнасць, зразумець, што напрамак, у якім будзе развіваша клиент, канструктыўны".

Другой умовай паспяховай карэкціровачнай дзейнасці з'яўлянецца далучанне да ле самога выхаванца, апора на яго свядомасць, чым забяспечваецца сапраудная перабудова яго унутранага свету, а з ім і яго паводзін.

У параллельні з паусядзённым выхаваннем карэкція патрабуе, па зусім зразумелых прычынах, дасканалай методыкі як на этапе фарміравання самой мэты, так і при яе реалізаціі. Што тычыцца вызначэння самой мэты карэкціровачнай дзейнасці, дык яна не павінна быць зведзена, як гэта часта адбываецца на практицы, толькі да выкаранення недахопау у развіцці асобы. Узятая сама па сабе такая задача будзе цяжкавынешнай, а то і зусім не выразальнай. Пры такім падыходзе амаль непазбежна узікаць пасхалагічныя бар'еры, а то і янае супраціўленне з боку дзіцяці. Насля чарговай правіннасці яно не успрымае ні парод, ні прапаноу, якімі б разумнымі яны ні былі, ні нават дапамогі, бо яны не маюць для яго сэнсу, і таму ёс реагуе на іх неадекватна.

Галоунай мэтай карэкціровачнай дзейнасці павінна быць развіццё станоўчых якасцей асобы, процілеглых тым, якія з'яўляюцца прызначэння дзіцяці. Напрыклад, калі дзіця агрэсіўнае, мэтай карэкціровачнай дзейнасці павінна быць развіццё гуманнасці; калі дзіця ляяіва — фарміраванне працавітасці. Задача заключаецца у тым, каб выхаваць у дзіцяці патрэбнасць толькі у прымальных паводзінах, наладзіць з ім новыя адносіны.

Гэтая задача хоць і цяжкая, але у параллельні з непасрэдным падыходам да выкаранення старых прыёмаў паводзін і зносін больш даотупная, таму што супрацоўніцтва з выхаванцам адбываецца на антимальным фоне узаемаднёсін з ім.

Далёжны адрозненні відавочння ужо з параллельнага прыёму, якія выкарыстоўваюцца выхавальнікамі пры першым і другім падыходах. Непасрэдны падыход да выкаранення недахопау у паводзінах дзіцяці патрабуе прымянення тармозячых прыёмаў, такіх, як памярэджанне, загал, асуджэнне, пакаранне і інш. Другі грунтуючыся на отваральных прыёмах¹, такіх, як арганізація поспеху, прагулление увагі, клопату, засмучэння, а таксама такіх, як просьба, заахвочванне і інш.

Мета вызначаецца прычынамі, якія выклікалі тое ці іншае адхіlenне у паводзінах дзіцяці. Таму карэкціроўка заусёды павінна пачынацца з высвяtleння прычын таго, чому менавіта так паводзіць сябе школьнік. Падкрэслім, што прычыны адхіlenня у паводзінах выхаванца часта караніцца у стылі работы самога выхавальніка і яго памылках. З аутарнітарным стылем яго дзейнасці, напрыклад, могуць быць звязаны такія недахопы у развіцці дзіцяці, як наўпэуненасць у сабе, дэфіцит самастойнасці, прыступы унартасці і інш. Таму аналіз прычын педагог павінен пачынаць з крытычнага перагляду уласнага стылю дзейнасці і стылю дзейнасці іншых выхавальнікаў і толькі потым пераходзіць да пошуку гэтых прычын у пасхільных асаблівасцях самога вучня.

Наступным этапам павінна быць фарміраванне у дзіцяці адпаведных матываў паводзін, напрыклад жадання пазбавіцца ад таго ці іншага недахопу, патрэбнасці удасканаліць свою волю і інш. У сувязі з гэтым праводзіцца дыскредытация, забіццёванне адмоўных форм паводзін: выхавальнік, напрыклад, паказвае, і па магчымасці наглядна, на конкретным прыкладзе, што быць грубым агідна; паводзіць, у чым заключаецца шкоднасць ляяты, агрэсіўнасці або іншых адмоўных форм паводзін, да якіх вынікау вядзе тое ці іншае дзеянне; усяляе у выхаванца упэуненасць у тым, што тую ж ляяту або агрэсіўнасць можна перамагчы. Абміркоўваючы са школьнікам пытанні тыпу: "Чаму з табой мала хто сябре?" /калі карэкція накіравана на пераадоленне пасхалагічнай ізоляцыі яго у класным

¹ Тэрміны "стваральны прыём" і "тармозячы прыём" прапанаваны Э.Ш.Натанзон і падрабоўніца апісаны у яе кнізе /16/.

калектыве/, "Чаму у цябе невысокія поспехі ў вучобе?" /калі прычынай нізкай паспяховасці з'яўляецца лінота/, педагог паширае яго веды пра сябе, пра тое, як яго успрымаюць іншыя, якія яго паводзіны асуджакіца, не прыміца тымі, хто яго акружвае, і пра многое іншае, што дапамагае выхаванцу пауней усвядоміць неабходнасць змены сваіх паводзін.

Адначасова выхавальнік удакладняе мэты і прыёмы. На першым месцы, як відаць, павінны быць наступныя мэтны: ліквідацыя прычин адхілення у паводзінах або затрымкі іх развіцця і фарміраванне станоўчых рис, процілеглых тым, якія неабходна пераадолець. Для гэтага дзеянасць павінна быць такой, якая патрабуе максімальнага прайулення менавіта названых станоўчых рис. Агрэсіўнаму вучню мэта згодна даручыць дапамагчы іншаму, наведаць хворага аднакласніка і перадаць яму дамашнє заданне; нястрыманому на уроках, разкаму ў адносінах з іншымі вучню -- весці чартыровы сход і да т.п. Падабрауши дзеянасць, што адпавядае магчымасцям дзіцяці, выхавальнік распрацувае спосабы далучэння яго да гэтай дзеянасці, тактыку ўзвемадзяення ў ім.

Каб замацаваць якасці, якія прывіваюцца школьніку, натурадальна, неабходны сістэматычны практикаванні і заахвоўванне да змен, што намеціліся у паводзінах. Роль замацавання неабходна падкрэсліць, таму што старая, прывычнай форме паводзін пастаянна будзе зануляць пра сябе, канкуруюча з новай. Як сказаў адзін вучань 4-га класа, скільны да хлусні, "не хачу гаварыць няправду, дык яна сама з языка лезе". Арганізацыя практикі паводзін у тых ці іншых сітуаціях, безумоуна, патрабуе немалых намаганняў, значна большых, чым замацаванне навучальных навыкаў, бо гаворка ідзе аб паводзінах у натуральных умовах, узімку якія не зауседы магчыма. Вопытны выхавальнік з гэтай мэтай выбірае дастаткова працяглую дзеянасць з сітуацыямі, што паутараюцца. Напрыклад, вучня, якому уласцівы эгаізм, назначаюць адказным за іншых: дапамагаць ім у вучобе, у працы на прышкольным участку або уключыць у склад каманды, дзе агульны поспех залежыць ад усіх і ад кожнага..

У мэтах далучэння самога выхаванца да карэктіровачнай дзеянасці ў апошні час у практицы замежнай і айчыннай псіхалогіі выкаристоуваецца псіхалагічны трэнінг. Праводзіца ён звычайна ў форме групавой дыскусіі па пэунай тэмэ /або наконт канкрэтнай сітуацыі/ ці ў выглядзе гульні з выкананнем адпаведных ролду.

Абавязковай састаўлячай трэнінгу з'яўляецца зваротная сувязь, г. зн. атрыманне партнёрамі звестак адносна саміх сябе, сваіх паводзін і г.д. З гэтай мэтай при дапамозе адпаведных альтынікаў у групе праводзіца самааналіз: кожны член групы ацэньвае якасці удзельнікаў дыскусіі, асаблівасці іх паводзін. Дзяякуючы зваротнай сувязі, чалавек пауней пазнае сябе і іншых людзей, карэктіруе свае паводзіны, засвойвае новыя формы адносін. При гэтым ён атрымоувае як агульную псіхалагічную інфармацыю /напрыклад, аб умовах і фактарах, якія спрыяюць аптымізацыі адносін, або тэндэнцыях усурмінання і разумення другога чалавека і інш./, так і пра самога сябе /аб недастатковым кантролі сваіх пачуццяў, аб памылковасці сваіх уяўленняў пра другіх і пра многое іншае/. Дзяякуючы трэнінгу, у чалавека развівакіца рэфлексіўныя адносіны да сваіх паводзін, здольнасць кіраваць імі.

Па зместу і мэтах да сацыяльнно-псіхалагічнага трэнінгу блізкія такія ўжо амаль традыцыйныя методы работы з дзецьмі, як групавая самаатэстация навучэнцаў, зборы для падрыхтоўкі важатых.

Калі карэктіроука праводзіца са старэйшым школьнікам, то яна абавязковая павінна дапаўняцца арганізацыяй самавыхавання як асноўнага спосабу фарміравання асобы вучня. У яго праграму уключаюцца ў асноўным мэты па фарміраванні станоўчых якасцей, напрыклад, уласканаленне увагі, развіццё настойлівасці, умения заусёды абыходзіцца з іншымі так, як школьнік хацеў бы, каб абыходзіліся з ім. Адпаведна для іх дасягнення выкаристоўваюцца самастваральныя прыёмы: самааналіз, самаацэнка, трэніроука увагі на уроку, настойлівасці пры няудачах, падвядзенне вынікаў работы над сабой і адначасова пасталоука новых мэт або удакладненне рэчей вызначаных і інш. Апісанне методыкі выкаристання гэтых прыёмаў, зместу практикаванняў для трэніроўкі можна знайсці у наступных кнігах: Н.С.Лукін. Воспитание выдержки у подростков. -- М., 1955; Ю.М.Орлов. Самопознание и самовоспитание характера. -- М., 1987; В.И.Селиванов. Воспитание воли в условиях соединения обучения с производительным трудом. -- М., 1980.

Такім чынам, у карэктіровачнай дзеянасці выхавальніка мож-

І у якасці прыкладу можна назваць трэнінг, накіраваны на развіццё сацыяльнай перцэнцыі, апісанны ў кнізе Л.А.Пятроўскай "Теоретические и практические проблемы социально-психологического тренинга" /выд-ва МДУ, 1982/.

на вылучыць наступныя этапы:

1. Высвятленне прычын адхіленняу у паводзінах дзіцяці, вывучэнне моцных і слабых бакоў яго асобы.
2. Вызначэнне мат і спосабау дзеяння па выкараненні недахопау у паводзінах і фарміраванні становучых якасцей, процілеглых тым, якія з'яўляюцца бліжэйшай прычинай адхіленняу у паводзінах.
3. Фарміраванне матываў адпаведных паводзін /жадання паводзінца ад недахопау, патрэбнасці удасканаліваць якасці свайго асобы і інш./.
4. Выбар відау дзеянасці або асобных дзеянняу, якія патрабуюць максімальнага прайяўлення фарміруемых якасцей, і уключэнне ў гэты практэс выхаванца. Забесплечэнне спрыяльнага становішча яго ў сістэме міжасобасных адносін.
5. Замацаванне якасцей, якія прывіваюцца, шляхам практикавання у адпаведных адносінах.

6. Фарміраванне у выхаванца ў практэсе ўсёй карэктаровачнай дзеянасці рефлексійных адносін да уласных паводзін, якія з'яўляюцца істотнай перадумовай арганізацыі самавыхавання.

Безумоуна, адносіны з кожным дзіцём і самі спосабы карэктроўкі будуть рознымі, таму што у кожнага дзіцяці побач з агульным маецца індывідуальнае, непаўторнае. Гэта у сваю чаргу патрабуе ад выхавальніка глыбокага разумення як самога навучэнца, так і яго педагогічнага мікрасяроддзя, вылучэння ў гэтым мікраядзі найболыш цесных залежнасцей, альтымальных момантаў, ситуаций, якія фарміруюць тую ці іншую якасць асобы.

Кожны з названных этапаў мае свае цяжкасці. Прайштуроуем іх фактамі, што назіраліся намі на занятках са школьнімі псіхолагамі у Мінскім педагогічным інстытуце імя А.М. Горкага. Ім прапаноўвалася вызначыць шлях і способы карэктаровачных адносін з дзецьмі, якім былі уласцівы адмоўныя рысы харэктару; эгаізм, агрэсіўнасць, упартасць, крүудлівасць, замкнutaсць, лягота. Вывілася, што некаторыя з іх адчуваюць яўнія цяжкасці ў вызначэнні хоць бы прыблізна прычын названных адхіленняу у паводзінах дзіцяці. Іншыя наогул выпускаюць з-пад увагі іх высвятленне і спрабуюць праста выкаранаць недахопы. Такая дзеянасць нагадвае спробу рабіць нешта усляпую і таму маладэфектную. З усім гэтым звязана і цяжкасць у вызначэнні віду дзеянасці, у якую неабходна уключыць выхаванца. Тыя ж школьнія псіхолагі

побач з адекватнымі звычайнай называюць нямала і такіх заняткаў, якія слаба фарміруюць становучыя якасці харэктару: у ляўнівага — працавітасць, у эгаіста — спагадлівасць.

Фармулёука мэт таксама з'яўляеца нялёгкай задачай, аб чым сведчыць і толькі што сказана аб вывучэнні прычын адхіленняу у паводзінах. І гэта звязана з тым, што при любой карэктіроўкі мэта так ці інакш практыкуецца на адпаведную прычину. Невыразна уяўляюць упамінутыя псіхолагі і мэту далейшай дзеянасці — якую якасць неўходна фарміраваць у першую чаргу. Даводзілася пастаянна паказваць ім, якія адмоўныя рысы харэктару адпавядаюць становучай, у чым ина прайяўляецца. Вось, напрыклад, змест некаторых "паказак".

Наконт замкнутасці: процілеглая якасць — таварыскасць. Патварыску настроены чалавек імкнешца пагаварыць з іншымі аб агульных справах, разлічвае, што ім будзе цікава выслушаць і яго думку, лічыць за лепшае часцей быць з людзьмі, у адзіноце яму цяжка.

Процілеглая якасць агрэсіўнасці — добразчлівасць. Добра-зчліві чалавек жадае добра іншаму, садзейнічае яму у дасягненні поспеху, ахвотна прапануе сваю дапамогу, калі у кагосьці не ёсць ладзіцца.

Процілеглай рысай крүудлівасці будзе ужычвацца. Чалавек з такой рысай харэктару імкнешца жыць у згодзе з іншымі людзьмі, не звяртае увагі на дробязнную крүуду, лёгка забывае яе, не крүудзіцца на крытычныя заувагі па яго адрасу, паводзіць сябе стрымана, калі хто-небудзь па уважлівай прычыне не змог выканаць да-знесене яму абіццяне.

Вызначэнне неабходных якасцей асобы праз дзеянні самога вучня і азнямленне з імі выхавальніка, як паказваюць назіранні, даваліяе яму больш выразна уяўляць змест сваёй дзеянасці.

Безумоуна, самае цяжкае для выхавальніка — арганізацыя псіхалагічнага трэнінгу, тэорыя і практика якога яшчэ слаба распрацаваны.